

А.АЛЕКСАНДРОВІЧ

ЖЫЦЁ СТАЛА РАДАСНЫМ, ШЧАСЛІВЫМ.

Памешчык Врангель беларускім сялянамі на паляванні замяняў сабак. Беларусоў не лічылі за людзей. Інакш не назвалі ях, як "быдла". Балотны мох і лясная кара былі прадуктамі харчавання абяздоленай беднаты. І ў нашы дні ў беларускім Палессі захаваліся назвы вёсак - Махаеды і Караеды - жывыя помнікі галоднай смерці.

З вуснаў у вусны ішла журботная песня:

Вы чуецце, лес шуміць  
Схіліўши журбою вяршыны.  
Гэта не лес шуміць,  
І не вяршыні сагнуліся,  
Гэта стогне галодны народ,  
Гэта плача бяспраўны народ  
Сагнуты і горам і крываі.

Народ стагнаў, а гарачым ліпеньскім днём пан Радзівіл праводзіў "зімовы карнавал". Ён насыпаў <sup>бонілью</sup> дванаццаць кілометраў дарогі цукар, каб у цянъку кучаравістых тапалёў і бяроз праехаць на санях.

Бяспраўе, нэнда і голад, калтун, трахома і трасца паглыналі штогод тысячи людзей. На кожныя сточалавек насельніцтва - дзесяніста трох няпісьменных.

Праклятае мінулае Беларусі.

Сёння Беларусь квітніе і спраўляе ўрачыстасць. Дзе былі балоты - там шуміць каласы калгаснага жыта, дзе былі курныя

хаты, пабудованы новыя будынкі, дзе былі пустыры - стройныя дарогі праляглі. Пабудованы заводы і фабрыкі, школы і больніцы. Выраслі новыя людзі: рабочыя і вучоныя, пісьменнікі і інжынеры.

Сёня ў Беларусі няма непісьменных.

Сёня ў Беларусі крыллямі сцягаў узвіаецца радасць маладога народу, трывумф росквіту яго культуры.

Сёня народ Беларусі, упартай працаю і барацьбою заваяваўши ордэн Леніна, ідзе шчаслівай дарогай, будуючи разумнае сацыялістычнае жыццё.

Сёня Беларусь - краіна трывумфа, нашы перамогі заваяваны з вялікай дамамогай:

Братэрскіх народаў,

Братэрскіх краін.

І толькі таму мы шчаслівыми

сталі,

Што з сэрцам адзіным мы дружна

раслі.

А нашае сэрцы, ўсёй нашай зямлі

Наш родны, любімы наш Сталін.

("Правда").

"ЛіМ", 1935, II-УП, № 36, с.3.